



Узгоркі Катарсы ля возера Святога

рыстых мясцінах, у паніжаных — чорная і шэрая альха, бяроза, асіна. Лугі сухадольныя і нізінныя.

На заходній частцы Чашніцкага раёна праходзіць Лукомскае ўзвышша (найбольшая вышыня — 279 м), якое працягваецца на ПДУ Лепельскага раёна. Працягнулася яно з Пн на Пд на 20 км, з З на У ад 6 на Пн да 24 км на Пд. Узвышши і грады вышынёй 15—30 м, радзей 40 м, падзяляюцца лагчынамі. На Лукомскім узвышши размешчаны аэёры Сарочынскае і Слідзец. Лясы захаваліся на невялікіх плошчах.

На У ад Чашнікаў размешчаны ланцуг лясістых узгоркаў, які мае назуву Катарсы. Гэта прадаўжэнне Свянцянскіх град (Свянцянскага ўзвышша).

На ПДЗ раёна, у водазаборы р. Эсы, размешчана нізіннае балота Эса-Плін-

таўка. Плошча 4,3 тыс. га з сярэдняй глыбінёй торфу 1,5 м. Месцамі глыбіні залежаў торфу даходзіць да 3,5 м. Балота часткова асушана, выкарыстоўваецца пад сенажаць. На неасвоенай тэрыторыі балота расце хмызняк і нізкі хваёвы лес.

Праз раён праходзіць Чашніцкі разлом. Гэта даплатформавы разлом на ўсходній ускраіне Вілейскага пахаванага выступу. Распасціраецца ён у субмерыдыяналльным напрамку на адлегласці каля 140 км ад Ракон да Чашнікаў. Ва ўнутранай структуры крышталёвага фундамента ён аддзяляе Полацкі масіў ад Віцебскай складкавай сістэмы. Па глыбіні пранікнення разлом адносіцца прыблізна да катэгорыі глыбінных, звязанных з верхнім мантыйям зямлі.